

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 186 (7068)

10 жніўня 1941 г., нядзеля

Цана 15 кап.

## ДА СОВЕЦКА-АМЕРЫКАНСКІХ АДНОСІН

Божны дзень прыносіць весткі, якія сведчаць аб усёўзрастаючай ізаляцыі гітлераўскай Германіі, аб умацаванні шырокага фронту свабодалюбоўных народаў, гатовых адстаяць сваю незалежнасць і свабоду, гатовых змагацца да пераможнага канца супроць фашысцкіх захватчыкаў, за вызваленне чалавечства ад крывавай гітлераўшчыны.

Гітлераўская банда імкнецца пакарыць увесь свет, ператварыць Еўропу, Амерыку і Азію ў сваіх паслухмяных рабаў. Распаўсюджвае незалежнасць і свабоду многіх еўрапейскіх краін і народаў, зарваўшыся авантурыст Гітлер ператварыў захопленую ім частку Еўропы ў судзімы канцэнтрацыйны лагер, крывава засякае фашысцкіх катаяў. Ён аграбў і разарыў Бельгію, Галандыю, Нарвегію, Данію, ён фізічна знішчае насельніцтва Польшчы, Чэхаславацыі, Югаславіі і Грэцыі. Ён разарыў часткі Францыі. Пад няжымі фашысцкімі акупацыйнымі аб'ектамі французскі народ, Рэжым, устаноўлены фашысцка-нямецкімі палітыкамі ў падвасальных Германіі: краінах—у Італіі, Венгрыі, Румыніі,—мае чым адрабіцца ад жорсткага акупацыйнага рэжыма, Ісручога ў захопленых гітлераўскай Германіяй краінах.

Усуды, дзе праходзяць гітлераўскія пошчыны, лічы існуюць у сабой зруйнаванне, смерць, гэрор, знічэнне нацыянальнай незалежнасці, знічэнне дэмакратычных свабод. Замысли гітлераўскія захватчыкаў шырока. У іх грабніцельскія планы ўваходзіць пакаранне ўсяго свету. Яны кінулі свае пошчыны на савецкую зямлю, яны працягнулі свае крывавае лапы да Брытанскіх астравоў, яны прыкадаюць усё намаганні да таго, каб падначаліць сваёй уладзе Амерыканскі кантынент. Прадсеі фашысцка-нямецкіх агентаў у ЗША, у краінах Латвійскай Амерыкі, у прытансіі, нядаўна раскрыты змовы ў Валыні і іншых дзяржавах, сведчаць аб ліхарадчай пярэўнай рабоце фашысцка-нямецкіх бандытаў у краінах амерыканскага кантынента. Мала таго, яны скарыстоўваюць у сваіх зацэпках захопніцкіх мэтах свой уплыў на кабінуўніцкі ўрад Вішы, каб агрымць у сваё распараджэнне базы ў Атлантыцы і падрыхтаваць напад на Амерыку.

Гітлераўская партэза навісла над усім светам. Для барацьбы супроць яе аб'ектаў свабодалюбоўных народаў, якія не хочун і не будуць рабаў гітлераўскай Германіі. Ужо створана магутная кааліцыя вольных дзяржаў, накіраваная супроць крывавага Гітлера. Усе народы, каму дорагі іхныя свабоды і незалежнасць,—на баку гэтай антыгітлераўскай кааліцыі. Вольналюбівы амерыканскі народ знаходзіцца ў радах праціўнікаў фашысцкіх варвараў і мранабесаў. Злучаныя Штаты ўжо даю актыўна дапамаганне Англіі ў барацьбе супроць Гітлера. Зараз на аснове агульнаважна супраціўлення паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі.

Нядаўні прыезд у Маскву асабіста прадстаўніка прэзідэнта ЗША пана Франкліна Д. Рузвельта—па пана Голкіна, прадстаўленне гадзівага пагаднення паміж СССР і ЗША, а таксама абмен патамі па-

між выканваючым абавязкі Дзяржаўнага сакратара ЗША пана Сомнер Уэлеса і савецкім паслом у ЗША К. Уман-кім адносна рашэння ўрада Злучаных Штатаў аказаць усе ажыццяўляе эканамічныя садзейнічанне з мэтай умацавання Савецкага Саюза ў яго барацьбе супроць узброенай агрэсіі—усе гэтыя факты сведчаць аб налінасці савецка-амерыканскага супраціўлення ў справе барацьбы супроць агрэсывага ворага чалавечства—супроць крывавага Гітлера.

У аснове гэтага супраціўлення ляжыць агульнасць інтарэсаў абодвух вольных дзяржаў перад ворагам гітлераўскай партэзы. Гэта супраціўленне адпавядае дзяржаўным інтарэсам як Савецкага Саюза, так і Злучаных Штатаў. У нашым выканваючым абавязкі дзяржаўнага сакратара ЗША пана Сомнер Уэлеса, адрававанай Надзвычайнаму і Поўнамоцнаму Паслу Саюза ССР у Злучаных Штатах К. Уманскаму, рашэнне ўрада ЗША аб эканамічным садзейнічанні Саюзу ССР матывуецца ў наступных словах: «Гэта рашэнне прынятае перамагальцамі ўрада Злучаных Штатаў, што ўмацаванне ўзброенага супраціўлення Савецкага Саюза грабніцельскаму нападзе агрэсара, пагражаючага безпаснасці і незалежнасці не толькі Савецкага Саюза, але і ўсіх іншых народаў,—адпавядае інтарэсам дзяржаўнай абароны Злучаных Штатаў».

Савецкі ўрад сустраў з задавальненнем рашэнне ўрада ЗША, як гэта яўсць у тэкстах ноты Савецкага пасаля ў Злучаных Штатах К. Уманскага, адрававанай Выканваючым абавязкі Дзяржаўнага сакратара пана Сомнер Уэлесу. У ноте гаворыцца: «Мой ўрад даручыў мне выказаць ўраду Злучаных Штатаў падзяку за дружэственае рашэнне ўрада Злучаных Штатаў і ўпэўненасць, што эканамічны садзейнічанне, аб якім Вы паведаміліце ў Вашай ноте, з'явіцца садзейнічаннем такога аб'ёма і будзе праводзіцца з такой хуткасцю, што яно будзе адпавядаць размаху ваішчых дзеянняў, праводзімых Савецкім Саюзам у яго ўзброеным супраціўленні агрэсору,—супраціўленні, якое, як Вы так справядліва заўважылі, адпавядае таксама інтарэсам дзяржаўнай абароны Злучаных Штатаў».

Савецкі народ і савецкая грамадасць з бясшчэным задавальненнем сустраі паведамленне аб стварэнні праціўлення для пладатворнага супраціўлення паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі, супраціўлення, асноваванага на агульнасці інтарэсаў, адпавядаючых інтарэсам дзяржаўнай абароны абодвух краін і накіраванага на знічэнне і разгром ворага, пагражаючага безпаснасці і свабодзе ўсіх народаў.

Савецкі народ, падняўшыся на айшчыну ваішчых супроць гітлераўскіх захватчыкаў, упэўнен у сваёй перамозе, бо ён змагаецца за правую справу, за сваю радзіму і за агульную справу ўсіх свабодалюбоўных народаў. Стварэнне магутнай антыгітлераўскай кааліцыі на аснове пагаднення паміж СССР і Вялікабрытаніяй і налічэння савецка-амерыканскага супраціўлення з'яўляюцца перамагальнымі доказамі таго, што супроць Гітлера, супроць яго крывавай кідкі паднялася неперамадзіма магутная сіла, якая знішчыць гітлераўшчыну, вызваліць чалавечтва ад гэтай страўнай партэзы назаўсёды. (Правда).

### Налёт савецкіх самалётаў на раён Берліна

Уноч з 7 на 8 жніўня група нашых самалётаў зрабіла разведвальны налёт на Германію і скінула некаторую колькасць залпаваўчых і футанскіх бомб над ва-

еннымі аб'ектамі ў раёне Берліна. У рэзультатэ бомбёжкі ўзніклі пажары, налічаныя вобхуі. Усе нашы самалёты вярнуліся на свае базы без страт.

### АДНАЎЛЕННЕ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІН ПАМІЖ СССР І БЕЛЬГІЯЙ


У выніку перагавораў, якія мелі месца 7 жніўня ў Лондане паміж паслом СССР у Англіі тав. Майскім і міністрам замежных спраў Бельгіі пана Спаксам,

дасягнута пагадненне аб аднаўленні адносін і абмене дыпламатычнымі прадстаўнікамі паміж урадамі СССР і Бельгіі.

### АДНАЎЛЕННЕ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІН ПАМІЖ СССР І НАРВЕГІЯЙ

5 жніўня ў Лондане адбыўся абмен пісьмамі паміж паслом СССР у Англіі тав. Майскім і міністрам замежных спраў Нарвегіі панам Лі аб аднаўленні

дыпламатычных адносін і абмене прадстаўнікамі паміж урадамі СССР і Нарвегіі.



## Ад Совецкага Інформбюро

(З вячэрняга паведамлення 8 жніўня)

Нямецка-фашысцкія зверствы ў Брэсце і Мінску

На працягу 8 жніўня нашы войскі працягвалі весткі баі з праціўнікамі на Кесельска-Смаленскім, Корасценскім, Беларароўскім напрамках і на Эстонскім участку фронту.

Наша авіяцыя па ўзамадзеянні з наземнымі войскамі нанесла ўдары па мотамеханічных і пяхонных праціўніках, а таксама авіяцыя на яго аэрадромах.

На працягу 7 жніўня знішчаны 21 самалёт праціўніка. Нашы страты—14 самалётаў. Уздзень 7 жніўня паблізу Масквы нашым знішчальнікам збілі адзін самалёт-разведчык, якіяны ўзяты ў палон.

Танкавае падраздзяленне капітана ардэнаўца Пятрова атакавала паўночны пункт Н. танкі і мотавыя праціўнікі. Вой дцягнуўся 7 гадзін. У схватцы з ворагам асабліва вызначылася рота старшага лейтэнанта ардэнаўца Рубанава. Зайшоўшы ва фланг немцам, танкісты зрабілі ўдары па фашыстах. Старшы лейтэнант Рубанаў, лейтэнант Балюра, малады лейтэнант Казіненка і камандзіры машын ардэнаўцы Цахоўскі, Гаравы, Дубоў і Сяргееў знішчылі ў час атакі па 2—3 нямецкія танкі. Усёго ў гэтым бою танкавае падраздзяленне капітана Пятрова разабіло 40 танкаў праціўніка. Гусеніцамі савецкіх танкаў разбураўся некалькі процітанкавых гармат.

Герой Савецкага Саюза Брыгінцаў іштурман Каратаеў, будучы ў разведцы, заўважыў два варажыя самалёты. Савецкіх лётчыкаў хутка дайшлі на збліжэнне з праціўнікамі. Вліскучым маневрам тав. Брыгінцаў зайшоў у тыл фашысцкіх самалётаў. Іштурман Каратаеў падкаціў на скарыстаў выгудную пазіцыю і некалькімі кароткімі кулямётнымі чаргамі падляў абодва «Хейнкель». Фашысцкі самалёты рухнулі на зямлю.

Савецкія бомбардзіроўшчыкі атакавалі буйную германскую камісарыю Няжданава пад мошны абстрэл зенітак праціўніка і атрымалі сур'ёзныя пашкоджанні. Не дакляўшы да савецкай тэрыторыі, тав. Няжданаў быў вымушан зрабіць пасадку ў размяшчоны фашысцкіх часцей. Экіпаж падляў самалёт і са зброй у руках падрыхтаваўся дорага прадаць сваё жыццё. Але лётчыкі часці не аставілі ў будзе свайго капітана. Беспрэпарытна абстраўваючы ворага, савецкія самалёты не давалі яму наблізіцца да экіпажа тав. Няжданава. Выбраўшы ўласны момант, самалёт лейтэнанта Струева зрабіў смелую пасадку і ўзяў на борт тав. Няжданава і яго экіпаж.

Ваішчых падраздзяленнях лейтэнанта Максімава падляў засаду каля дарогі, на працягу ночы на 9 жніўня нашы войскі працягвалі весткі баі з праціўнікамі на Кесельска-Смаленскім, Корасценскім, Беларароўскім напрамках і на Эстонскім участку фронту.

На астатніх напрамках і ўчастках фронту адбываліся поўныя разведчыкаў і баі мотавога значэння.

Наша авіяцыя па ўзамадзеянні з наземнымі войскамі працягвала наносіць удары па мотамеханічных, пяхонных і артылерыйскіх праціўніках.

Ваішчых партызанскага атрада пад камандаваннем начальніка І-скай чыгуначнай станцыі тав. Я. Засталі злінацькі экіпаж няжкага нямецкага танка, які рамантаваў разарваўшыся гусеніцаў. Снайперы-партызаны застрэлілі фашысцкіх танкістаў. Зняўшы з танка тры ку-

ляметы і дзве гарматы, партызаны падкалілі іх і ўзарвалі танк.

У раёне С. дзейнічае партызанскі атрад, якім кіруе член працяўлення калгаса «Чырвоны пахар» Марыя Д. У першыя дні атрад засякаў многа калоў дзежаў, знішчыў ваішчых масты і ў многіх мясцах пераразаў тэлефонныя лініі. 2 жніўня байны атрад захапіў 4 нямецкіх сувязьнікаў-матэлькістаў. Даведаўшыся ад іх, што ў напрамку да горада П. пачуе будзе працоўнае фашысцкае аўтакалона з запаснымі часткамі для рамонту танкаў, партызаны наладзілі засаду. Нямецкая калона была спынена на дарожцы на вузкай лясной дароўе. 8 аўтамашынь партызаны знішчылі, запасныя часткі для танкаў былі паламанымі і скінуты ў балота.

Смеда дзейнічаюць партызаны з атрада пад камандаваннем старшага атрадана МТС тав. Ч. у І-скай раёне Ягоўніцкай абласці. На працягу некалькіх дзён алважныя партыёты вылаўляваюць у раёне сіла В. дробныя групы нямецкіх вояк. За два дні партызаны разарвалі 4 нямецкіх аўтакалоны. У рэзультатэ развоўчых і вільчых дзейняў партызан забіта 48 фашысцкіх салдат, знішчаны 22 аўтамашыны, 9 матацыклаў і 1 легкавая машына з чатырма штабнымі афіцэрамі. На ўзброеным атрадзе за гэты дні пацупіла 30 нямецкіх вытокаў, 8 аўтаматаў, 2 лёгкія кулямёты, 1 мінамёт з 80 мінамі і 8 тэлекты вытокаў і кулямётных патронаў, адрабаных у разгромленых фашысцкіх атрадах.

3 Югаславіі паступаюць паведамленні аб тым, што ў краіне пачаўся актывізм міжсавецкіх фашысцкіх агентаў. Ва многіх гарадах і сёлах адбываюцца ўзброеныя сутычкі паміж насельніцтвам і германскімі войскамі. Партызаны робяць напады на нямецкія гарнізоны, разбураюць сувязь, зрываюць масты, грамяць аборы з харчамі і боепрыпасамі. На палях знічэннага хлеба. Спробы акупантаў ачысціць лясны ад партызанскіх атрадаў не дасягнулі поспехаў. Германскія ўлады робяць імгальнікі арышты і кары смерцю. У адным толькі Загрэбе выкараны смерцю 98 чалавек. На вуліцы гарадоў і вёсак немцы расстраўваюць на месцы ўсіх падзронных асоб.

### (Ранішняе паведамленне 9 жніўня)

У гэты дзень, аб'яднаўшыся ў баявыя дружныя сілы, Дзівінскага і Дамачоўскага раёнаў, Вярэцкай абласці, паслаі свае першыя развіязныя кулі наступача захватчыкам, знішчылі нямецкіх матацыклі і пяхоту, якія праходзілі па дароўе.

Не выпадкова беларускія сяляне так хутка адказалі на каварны напад германскіх фашыстаў. У беларусыя селянкі ў памяці звесткі нямецкіх акупацыйцаў. Многія з іх да гэтага часу лопяць на цэле сляды германскіх жонгалаў і блуваюць. Многія захавалі ў сабе памучні люты, якіячуты помсць за расстраўленых немцамі братоў, бацькоў і сыноў. Любоў

ваюць некалькіх дзівішчых і пакаваўшых штабаў. Атрады кіруюць Героямі Савецкага Саюза Піхаман Паўлавічам Бумажковым і Фёдарам Ізварынічым Паўлюком, у баю з нямецкай мотамеханізаваанай часцю знішчылі 18 танкаў і бронеаўтамабіляў. Атрада таго, гэты атрад напад на штаб варажэй дзівішчых і знішчыў асобісты састаў штаба, захапіў 35 аўтамабіляў і вялікую колькасць матацыклаў і веласіпедаў.

Атрад, які камандуе ўзнагароджаным сяржантам Чырвонага Сцяга Валадзімірам Арцёмавіч Міроўцаў, вываў штаб нямецкага палка і паведаміў аб гэтым нашым артылерыстам. Штаб быў знішчаны моткім агнём.

Партызанскія атрады ўжо спускалі пад адзое некалькі дзесяткаў саставаў з войскамі спаражэннем і боепрыпасамі.

Ішчэ нядаўна германскае камандаванне пакідала захопленыя гарады на ахепу маладзкіх гарнізонаў. Нам вядома ўжо 5 выпадкаў, калі атрады партызан захапілі такіх гарады і ўтрымлівалі іх некаторы час у сваіх руках. Пасля гэтага немцы былі вымушаны павялічваць колькасць сваіх гарнізонаў, адцягваючы для гэтага ўсё большую колькасць салдат.

Атрад, кіруючы сакратаром К-скага райкома партыі Максімам Іванавічам Жукоўскім, напад на горад С. і ружэйным і кулямётным агнём знішчыў пасты і вытокаў з горада гарнізон. Такім жа чынам гэты атрад выбіў нямецкі гарнізон з К.

Зараз у тылу ў праціўніка дзейнічае некалькі сот партызанскіх атрадаў. У рэзультатэ іх дзейняў немцы недач-

У Совецкае Інформбюро працягваюць паступаць ад савецкіх грамадзян, якія вярнуліся з захопленых немцамі савецкіх гарадоў, імгальнікі песьмі і заявы аб страўныхх зладзеяннях нямецкіх фашыстаў. Ніжэй прыводзіцца паказанні вочаўцаў страўныхх зверстваў гітлераўцаў над мірным насельніцтвам у савецкіх гарадах—Брэсце і Мінску.

Жыхар Брэста, член жылёвай камісіі брэсцкага гарадскога савета Г. Я. Пестружыцкая ішча: «Фашысты ў першыя дзень арыштавалі ўсіх супраціўнікаў савецкіх устаноў, актывістаў грамадскіх арганізацый, станаўцаў чыгуначных майстэрняў і джо, прадпрыемстваў і прамысловых арцелей. Арыштаваныя сумесна з сям'ямі заганлі на сталёбын, там ужо было больш 1.000 чалавек. Два дні пратрымалі нас пад адкрытым небам без ежы і вады. Галодныя дзеці плакалі. На вачах ва ўсіх арыштаваных нямецкі салдат удары нагой плакаўшай дзючынку гадоў 3—4. Маці кінулася было адрабіць дзіця, але фашыст размахнуўся і ўдарыў ле прыкладам у жывот. Некалькі мужчын запрэставалі супроць здзекаў салдат над дзецьмі і жанчынамі. Салдаты збілі іх да пачмерці. Божную ноч на сталёбын урываўся і нямецкі фашысты і гвалтоўна ўводзілі маладых жанчын. За дзве ночы нямецкі салдаты ўвазілі больш 70 жанчын, якія потым бясследна зніклі. Мужы і браты гэтых няшчасных жанчын прававалі абараніць іх. Фашысты ішчэлі ў ход пастрэлі. Тут-жа на сталёбыне немцы застрэлілі каля 20 мужчын. На трэці дзень на сталёбын прыхакала некалькі афіцэраў. Адзін з афіцэраў пачаў выклікаць арыштаваных па спіску. Усёго было выкарана не менш 200 чалавек. Іх выстраілі на паўночным баку футбольнага поля і расстралялі з кулямэтаў. Труны расстраляных ваяліся на сталёбыне 3 дні. Пасля гэтага гестапаўшчыні адрабрылі з арыштаваных грамадзян ішчэ 250—300 чалавек і пачуе ўвазілі невядома куды».

Вухатар ашчадкасы А. А. Буцько малое ў сваім песьме жудасную карціну допыту арыштаваных савецкіх грамадзян у штабе нямецкіх вояк. «Мяне арыштавалі сумесна з групай фінансавых работнікаў горада. 2 дні нас трымалі ў турме. На трэці дзень пачаў выклікаць на допыт. Фашысты дапытвалі, дзе знаходзіцца каштоўнасці савецкіх устаноў, прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый. Да мяне дапытвалі чыгуначнага работніка Н. В. Бузнага. Фашысты папрабавалі ад яго, каб ён назваў ўсіх прафэсаваных актывістаў, комуністаў, работнікаў палітдзелу чыгуначна-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «большэвіцкую пазыку». Калі яна адказала, што падпісалася, ёй прапанавалі напісаць заяву аб тым, што камісары яе гвалтоўна прымуслілі падпісацца на пазыку. Андрасюк адказала: «А гэтак папраўда, я-ж сама гэта зрабіла зусім дасвавольна». Тады фашысты пачалі наносіць жанчыне ўсялякія абразы і катары: прыкладвалі да шыкі курачуючыя піпэрску, калоці нажніцамі шыю. Андрасюк не сярпела і сказала: «Што вы робіце, ірады, забойцы!» Разлюта-

ваішчых партызанскіх атрадаў і пачаў ішчаць. Яму зламалі абедзве рукі, разбілі прыкладам твар і нанеслі некалькі штыкавых ран. Нічога не дабіўшыся ад савецкага партыёта, афіцэр застрэліў яго. Доўга здзекавалі фашысцкія лётцы над палкарай жанчынай В. І. Андрасюк. У камшы допыту ў яе спыталі: ці падпісалася яна на «больш

# Усе для нашай перамогі! Усе сілы фронта і тыла— на разгром і поўнае знішчэнне фашысцкіх бандытаў!

## НА СМЯРОТНЫ БОЙ З НЯМЕЦКІМІ ФАШЫСТАМІ

*Зварот тт. Тімашэнка і Булганіна*

**ЗАХОДНІ НАПРАМАК**, 7 жніўня. Гамоўпакамандуючы войск Заходняга напрамка маршал Савенка Савенка тав. Тімашэнка і член Ваеннага Савета тав. Булганін звярнуліся да насельніцтва раёнаў, часова занятых фашыстамі, з заклікам яшчэ разгарнуць партызанскую барацьбу.

«На ўсіх франтах, — гаворыцца ў звароце, — Чырвоная Армія аказвае ўсё ўрадавае супраціўленне ворагу, адстойваючы кожную пяль роднай зямлі, паказваючы штодзённа і штогадзіна ўзоры гераізму і адвагі, наносычы сакрушальнае паражэнне польшчынам фашысцкіх варвараў». Указваючы далей, што ў гэтай свяшчэннай вайне вялікую дапамогу Чырвонай Арміі аказвае масавае насельніцтва, таварышы Тімашэнка і Булганін пішучы: «Ужо грышчы слава партызанскіх атрадаў, і мношча слаўных спраў гераічнай барацьбы совецкіх партызанцаў у тылу ворага».

Партызанскія атрады з'яўляюцца горадой нямецкіх захватчыкаў. У звароце прыводзяцца прыклады бясстрашна і адважнай партызан. Так, у эскіме раёне Заходняй Беларусі партызанскі атрад каляску ў 100 чалавек разгону напаву на варажы мотажытоў і знішчыў 150 нямецкіх салдат. У другім раёне знішчаны 18 бундэў варажы танкаў. Партызанскія атрады іх бундэў і гаварышчы бязлістава. На паўночных захад ад горада Н. партызанскі атрад, басмучы

падраўнуўшы да занятага немцамі сёла, знішчыў 62 матацыклі, забіў 74 салдат і 2 афіцэраў.

Ад імені часцей Чырвонай Арміі, дзейнічаючых на Заходнім напрамку, таварышы Тімашэнка і Булганін заклікаюць рабочых, калгаснікаў і ўсіх грамадзян занятых фашыстамі раёнаў:

«Уступайце ў партызанскія атрады, нападчыце і знішчайце нямецкія тылы, абыякі і калоны, якія падвозяць войскам праціўніка гаручае, боепрыпасы, харчаванне, паліце і разбурайце масты, рыне тэлеграфныя і тэлефонныя праводы, падпальвайце дамы і лясы, дзе ўрываюцца нямецкія варажы, не давайце ворагу ні грама харчавання».

Кожны радок адрыва дыша пываісцю да ворага, калі на смяротны бой з фашыстамі.

«За спаленыя гарады і сёлы, за смерць вапхх дзяцей, за катанні, гвалты, здзекванні над народам — помсціце ворагу жорстка, бягласна і лясотна».

Ганіце гітлераўцаў адусюль за захопленымі імі зямлі. Біце ворага, марчыце яго крыві і сваёй жыцця. Кроў за кроў і смерць за смерць.

Час нашай перамогі блізка! Усе сілы на барацьбу з ворагам! Усе сілы на яго знішчэнне!» (Красная Звезда).

### БАЯВЫЯ ЭПІЗОДЫ

#### Бой за вышыню К.

Н-ская часта, якой камандуе таварышы Шышоў, хутка займала абаронны рубж у раёне вышыні К. Вораг быў бізак. Хоць наступленне фашысцкіх танкаў і было адбіта яшчэ ўзрэн, ўсе-ж частка новых спроб ворага прарвацца і заняць вышыню пазіцыі.

Разлік камандавання апраўдаўся. Яшчэ не займаўся зорак, як вораг пачаў артылерыйскую падрыхтоўку. Танкі і мотажытоў ворага, пры падтрымцы артылерыі і авіяцыі, зноў пачалі наступленне. Іх сурэты жорстка кулямётны і артылерыйскі агонь нашых часцей. Ад гукі ўзрывіў і сістэму сарадаў гудзела зямлі, гудзель стары беларускі бор.

Малодшы лейтэнант Аляксееў, заняўшы выдатную пазіцыю на ўзвесе, са ўзор расстраляваў фашысцкія танкі са сваёй гарматы. Да 10 танкаў ворага, разбітых меткім агнём тав. Аляксеева, гаралі яркім агнём. Тав. Аляксееў працягваў весці ярасны агонь па мотажытоў ворага. Фашысцкае атрабё ён знішчыў да таго часу, пакуль варажыя куля не перарвала яго маладога гераічнае жыццё.

Стойкасьць, баяшчыўку вытрымку і сапраўдны гераізм працяглі ў гэтым бою малодшы сержанты Кіселеў і Сухаркоў. Яны з групай байцоў павузілі насустрач прарываўшаму варажы танку. Дабраўнічы амань да самага танка, тт. Кіселеў і Сухаркоў за-

кідалі яго звыжамі гранат. Танк выпашу са строю. Фашысцкія малодшы-танкісты выпрыгнулі са сваёй машыны і спрабавалі вырвацца з акружэння. Усе яны леглі ад меткага агню гераю сержантаў і групы іхніх байцоў.

Безадкана і чотка працавалі ў гэтым бою старэйшыя кулямётны падраздзяленні капітана Калера. Яны начыста касілі пахотныя часты ворага. Вось адзін з кулямётных разлікаў выпашу са строю. Лейтэнанты Завонаў і Якаўлеў заманілі выпашышы са строю кулямётчыкаў. Іх кулямёт зноў працаваў безадкана, як касою, касіў фашыстаў.

Слаўна прапавала чырвонаяармейцы — снайперы Бізакіў і Алымаў. Пад перарывным кулямётным агнём яны хладнакроўна і метка расстралявалі фашысцкіх афіцэраў. Нечачана над іхнімі галавамі паявіўся варажы самалёт. Снайперы зрабілі па ім некалькі меткіх выстрелаў, і палуючы самалёт рынуўся па зямлю.

Усе спробы ворага прарвацца і заняць вышыню пазіцыі ў раёне вышыні К. разбіліся аб стойкасць і мужнасць совецкіх гераю. Вораг быў адкінут з вышнімі для яго стратамі. Над вышнімі горада развіваецца чырвоны сцяг часці, якой камандуе тав. Шышоў.

**С. РОЗУМ.**

ДЗЕЮЧАЯ АРМІЯ. (Спецкор. «Звязда».)

## У фонд абароны краіны

### Узносы па гораду Н.

Усе прапоўныя горада Н. гараць адным жаданнем — дапамагчы ўсім, чым толькі можна, Чырвонай Арміі грамадзянска напавушы на нашу радзіму гітлераўскіх людзеду. Кожны дзень работы, служачы, калгаснікі, совецкая інтэлігенцыя прыходзяць у аддзяленне дзяржаўнага банка і здаюць свае зберажэнні ў фонд абароны краіны.

На 10 жніўня паступіла ўжо 213.216 руб. Работнікі Н-скай дыстанцыі службы нямы ўнеслі ў фонд абароны наўнямы 2.714 руб., работнікі канторы сувязі — 2.535 руб.

Побач з наўнямы, работнікі і служачыя здаюць у фонд абароны аблігацкі

іншыя каштоўнасці. У Н-скую ашчадкасцу паступіла ўжо аблігацкі на суму 56.730 руб. Калгаснікі Цілескага сельсавета здалі аблігацкі на суму 5.795 руб. Служачы Н-скай чыгуны Г. Лефбэр — на суму 1.445 руб.

Зубны тэхнік Н-скай паліклінікі Гехман Генах Лазаравіч здаў у фонд абароны краіны сацыялізма кавамак чыстага золата вагой 9 грамаў. Пенсіонерка Будакія Паўлаўна Чумакова — золатае кальцо. «Няхай і мой скромны ўклад дапаможа маваць абарону нашай любімай бацькаўшчыны», — заявіла т. Чумакова.

### На ўмацаванне маці-радзімы

Ва ўсіх калгасах Н-скага раёна праходзяць агугныя сходы, на якіх калгаснікі абмяркоўваюць пытанне аб стварэнні фонда абароны сацыялістычнай бацькаўшчыны. Падтрымваючы пачыны прапоўных горада Масква, калгаснікі раёна аднадушна выказваюць у сваіх прамовах блазмужню любові да партыі Леніна — Сталіна і сацыялістычнай радзімы.

### Патрыятызм настаўнікаў

Народная ініцыятыва па стварэнню фонда абароны краіны ахапіла ўсе слав прапоўных. Патрыятызм гэту ініцыятыву настаўнікі горада Н. разшылі штомесяца да калца ваіны адлічваць у фонд абароны свой аднадзённы заробак.

Зараз ад настаўнікаў пачалі паступаць сродкі. Ужо сабрава 600 руб. на-

ўнямы і на 7.000 руб. аблігацкі. Настаўніцы В. Бажынская і А. Смірнова здалі ў фонд абароны аблігацкі на суму 1.000 руб. кожна. Елізавета Салахонаўна Фрэдман прынёсла ў фонд абароны залатыя рэчы і аблігацкі на суму 300 руб. Збор сродкаў сярод настаўнікаў працягваецца.

### Сярод медроботнікаў

З пачупцем гордасці і радасці сустралі іспадкаванне аб стварэнні фонда абароны рабочыя і служачы І-й совецкай больніцы горада М. Мядвядзінскія работ-

нікі на адбыўшымся сходзе разшылі адлічваць у фонд абароны сацыялістычнай бацькаўшчыны аднадзённы заробак штомесяца да канца ваіны. Днямі ад іх паступіў першы ўнёс — 1.377 руб.

### І зброяй і сродкамі

Байцы і камандзіры Н-скай часці аднадушна падтрымалі ініцыятыву прапоўных краіны аб стварэнні магутнага фонда абароны.

У большасці падраздзяленняў адбыліся мітынгі.

Аднадушную думку ўсяго асабістага саства часці выказаў курсант-выдатнік Саўчанка. Ён заявіў:

— Байцы і камандзіры дзеючай арміі штомінутна адчуваюць на сабе велізарныя клопаты партыі, урада і народа, якія забеспечваюць нас усім неабходным для разгрома ворага.

Жаданні як мага хутчэй знішчыць зарваўшыхся фашыстаў, я, апрача асабістага ўдзелу ў дзеючай арміі, хачу матэрыяльна дапамагчы краіне і ўношу ў фонд абароны свой месячны заробак.

Тут-жа на мітынгу пачаліся першыя ўзносы. Малодшы сержант Тубеб'яна

унёс у фонд абароны свае аблігацкі і поўмесячны заробак.

Палітрук Чарпананка разшыў штомесяца да скапчэння ваіны ўносіць у фонд абароны свой трохдзённы заробак.

Небездзельнымі асталіся і камандзіры, якія знаходзяцца ў службовых камандыроўках.

Лейтэнант Гурко прыстаў у часць тэлеграму наступнага зместу:

«Адлічваў штомесячна трохдзённы заробак ў фонд абароны краіны».

Узносы працягваюць наступаць.

Чырвоныя воіны, якія гераічна змагаюцца супроць фашысцкіх орд са зброй і руках, з вялікім задавальненнем уносяць свае сродкі на ўмацаванне абароннай магутнасці сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Намеснік палітрука А. ФРАЙМАН. ДЗЕЮЧАЯ АРМІЯ.

## Зноў на фронт

Іх трое. Лейтэнант Марфішын Іван, чырвонаярмейцы Валодзін Трафім і Патроў Нікалай. Усе тры — прыяцелі. Яны ведалі адзін аднаго, але ў мінулым, разам у роўных часнях, грамадзі белафінаў.

З першых дзён усе тры аказаліся ў адным палку на перадавой лініі барацьбы з нямецка-фашысцкімі войскамі.

Часць наступала на мястэчка Л., што за ракой Д. Праціўнік адстойваў на загады падрыхтаваны пазіцыі. Лейтэнант Марфішын камандуваў ротай. Дайшоўшы да хутара Л., падраздзяленне было абстраляна кулямётна-ружэйным агнём. Але рота прасоўвалася ўперэд і ўперад пры падтрымцы агнявых сродкаў. Рубж быў узят. Падыходзілі ўсе бліжэй і бліжэй да палатна чыгуны, дзе пачалі скапчэнніравацца для даейшага наступлення. Наша артылерыя напосіла губіцельны агонь па праціўніку. Ужо відны варажыя аковы. Але вось пачушыся агугашальны выбух. Тав. Марфішын адчуў мовны ўдар у праўную руку. Лейтэнант быў ранен.

...Землякі Марфішын, Валодзін і Патроў сустрапілі ў палымым шпіталі. Адважныя воіны, дагэтуль не ведаўшы адзін аднаго, тут, у паражымым імму, пазнаёміліся лепш, завязалі сапраўдную дружбу.

Поезд імчаў рапелых у тыл, на прыфрантавую станцыю. На перон выходзілі натоўпы жанчыны, дзяўчат, дзяцей. У вагоны вагонаў падавалі байцам малачо, цукеркі, кветкі. Воіны былі крануты непрымы марыярскімі клопатамі прапоўных. Поезд працягваў свой шлях. У купе іх сядзела трое.

Патроў Нікалай — быў маўлявы. Таварышы спрабавалі высветліць абставіны яго ранення, але ён больш імкнуўся расказаваць аб мужнасці і адвазе ішых сваіх таварышоў.

— Вы ведаеце, — сказаў ён, — падвозчыка патронаў Ільшюкіна. Добры малы.

Патроў многа разоў здаўляўся мужнасці і адвазе гэтага ратавога, скромнага байца-падвозчыка, які пад агнём праціўніка бесперапынна забяспечваў чырвоных воінаў боепрыпасамі. Патроў успомніў байца Малашкіна, які быў цяжка ранены ў баю. Гэты сказаў:

— Лепш смерць, чым аставацца ў фашысцкім палоне.

Бесп сабрэў апошнія сілы, узяў віп-тоўку і з дапамогай таварышоў дабраўся да бліжэйшага палатога шпітала.

У шпіталі байцоў прынялі сёплу, як сваіх родных сяноў. Іх наведвалі шматлікія дэлегацыі рабочых, калгаснікаў. Палеўга запомнілася сустрача ратавога скромнага дамажні гаспадыня. Яны казалі байцам:

— Нашы мужы на фронце. Мы, чым можам, дапамагам сваёй айчыне. Смялей, таварышы, у бой, грамадзі гітлераўскіх сабак.

Курс лячэння закончыўся. Зноў усе тры землякоў, поўныя рашымасці працягваць грамадзі ворага, вяртаюцца ў сваю частку. Яны заявілі:

— За праціўную кроў нам, нашымі братамі, бацькамі мы будзем блазмужа грамадзі ворага. Час расплава блізка. Недалёк той час, калі гітлераўскія галаварозы напаткае лёс Наналеона.

**В. ГРЫГОРЕЎ.**

## Выступленне Ідэна ў палаце абшчын

ЛОНДАН, 7 жніўня. (ТАСС). Як перадае агенства Ройтэр, англійскі міністр замежных спраў Ідэн, выступаючы ў палаце абшчын у спрэчках па пытанню аб наенным становішчы, заявіў, што ў рэзултатне ўтаржэння германскіх войск у Советскі Саюз судзілісны сіла у ваіне змянілася. Сваёй зусім несправядлівай агрэсіў Гітлер выкалікаў замяшанне ў германскім народзе. Зусім ясна, і гэта бачна нават з германскіх камюніе, што напад на Расію выкалікаў у германскага народа недаўменне і пахвоную яго веру ў мрты, якія праследуе Гітлер у гэтай ваіне.

Ідэн адзначыў, што ў сучасны момант фактычна існуе больш, чым два фронты, бо Міжземнае мора здаўляецца трэцім фронтам, на якім вядзецца вельмі жорстка вайна на моры і ў паветры.

Краляўскае становішча на Далёкім Усходзе, Ідэн указаву, што праціўніцтва нядаўня мерапрыемства па секвестры нямецкіх фондаў аўтаматычна забараніць усе ззелкі, за выключэннем тых, на якія выдан дазвол. Дэтаті будучы распаўсюдзіць у цесным супраціўленні пажы англійскім урадам, дамініёнамі, Індыяй, Бірмай, а таксама ўладамі США і Галадыі.

Ідэн наведміў, што 31 ліпеня англійскі пасол у Токіо Крэйт звярнуў увагу японскага міністра замежных спраў Тайода на кампанію японскага ўрада, азначана падрыхтоўку ўтаржэння на тэрыторыі Таі. Крэйт папярэдзіў японскі ўрад, што калі ў сапраўднісі падобныя крокі будуць працягнуты, то гэта наабягне правядзе да вельмі сур'ёзнага абвастрэння адносін паміж Англій і Японіяй, і ў той-жа час даў Тайода афіцыйнае заваронне, што ўсе падзелены аб англійскіх агрэсіўных планах у Таі пазбаўлены ўсякай настасця.

У сучасны момант, працягваў Ідэн, паміж Англій і Кітаем не існуе ніякага афіцыйнага або неафіцыйнага саюза, аднак «любны новы крок з боку Японіі будзе натуральна да больш меснага збліжэння Англій з Кітаем».

Гаворачы аб становішчы на Бліжнім Усходзе, Ідэн сказаў, што ў адносін краін, разамчаных на ўход ад Суэцкага канала і на захад ад Індыі, у Англій няма ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзій. Яна хоча, каб гэтыя краіны жылі ў бязпанасці і міры.

У сучасны момант узброены сілы Англій на Бліжнім Усходзе атрымаваюць падмацаванне людзьмі і матэрыяламі для новага наступлення супроць германска-італьянскіх войск. Ідэн заклікаў краіны, на тэрыторыі якіх будзе весіцца гэтая наступленне, супрацоўнічаць з Англій і не прастаўляць Германіі магчымасці выплакць бунты і паўстанні для рас-

шырэння германскіх ваенных намераў. Ідэн адзначыў у гэтай сувязі, што англійскі ўрад звярнуў увагу іранскага ўрада на палітычныя і спрэчныя ў яго знаходзіцца вадлікая колькасць немцаў. Воіны ішых краін паказаву, што гэтыя германскія казачкі, спецыялісты, турысты, або як-бы яны ні называліся, прадстаўляюць велізарную пагрозу для незалежнасці той краіны, у якой яны абгрунтаваліся. Мы звярнулі сур'ёзную увагу іранскага ўрада на небяспеку, якая паражэ Ірану, калі ён будзе працягваць дазваляць немцам пражываць у краіне. «Я думаю», — сказаў Ідэн, — што ўрад Ірана зразумее гэту перасварку, якая носіць дружэствены і шчыры характар, і прыме неабходныя меры для таго, каб выправіць становішча».

Затым Ідэн перайшоў да англа-турецкіх адносін. «Асновы нашых ўзаемаадносін з Турцыяй», — сказаў Ідэн, — закладзены ў англа-турецкіх дагаворах, які мы захоўвалі і будзем лаяльна захоўваць. Дружба паміж Англій і Турцыяй можа аказацца каштоўным укладам у агугнаеўрапейскія справы не толькі на час ваіны, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў друку паўдлілася чуўкі, якія распаўсюджваліся агентамі праціўніка, што мы заключылі або заключым ззелку за Ірану. У гэтых чуўках няма і далі прэўды. Мы ніколі не згодзімся на надобную ззелку, дзі ніхто не нам і не праранаваў. Насяваены мір патрабуе супраціўлення многіх краін, вядіх і малых. У гэтым міры сучасная Турцыя, узурдаваная генерм Атачорка, зойме пачотнае месца, сама вызначыць сваю палітыку, але і пасля яе. Час ад часу ў дру